

ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ
дзяржаўнай установы культуры
“Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
па правядзенні ў 2023 годзе Года міру і стварэння

№ п/п	Форма, назва мерапрыемства	Тэрміны рэалізацыі	Адказныя выканаўцы
1. НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫЯ КАНФЕРЭНЦЫІ, СЕМІНАРЫ, КРУГЛЫЯ СТАЛЫ			
1.	Круглы стол “Згода сёння – мір назаўжды”	студзень	Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі
2.	Семінар “Бібліятэка як рэсурс захавання гістарычнай памяці раёна: ваенна-патрыятычны аспект”	чэрвень	Мядзюк А.Л. – дырэктар ДУК “Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
2. ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ			
3.	“2023-год міру і стварэння” - буклет	студзень	Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі
4.	“Чашнічына. Гады выпрабаванняў” - буклет	студзень	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”
5.	“Разам за мір” - памятка	студзень	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
6.	“Лепшыя людзі вёскі” - буклет	студзень	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”
7.	“Шляхам міру і стварэння” - памятка	люты	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
8.	“Мы імі ганарымся” - буклет	сакавік	Казлоўская Н.В. – заг.філіялам “Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб”
9.	“Героі вогненных гадоў” - буклет	май	Гурко Т.У. – заг.філіялам “Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб”
3. БІБЛІЯТЭЧНЫЯ ВЫСТАВЫ			
10.	“2023 год - Год міру і стварэння”	студзень	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
11.	“Наша Беларусь- краіна міру і стварэння”	студзень	Піткевіч С.А. – заг.філіялам “Замачская сельская бібліятэка-клуб”

12.	”Мы за мір і спакой”	студзень	Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла “Чарэйская сельская бібліятэка”
13.	“Мы за мір на ўсёй планеце”	студзень	Казлоўская Н.В. – заг.філіялам “Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб”
14.	“На пути к совершенству: дороги мира и согласия”	студзень	Каласоўская Н.А. - заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
15.	“Беларусь – краіна міру, сяброўства і добрасуседства”	студзень	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”
16.	“Дарогай міру і працы”	студзень	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”
17.	“Мы свету аб’яўляем мір”	сакавік	Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла “Красналуцкая сельская бібліятэка”
18.	“Захаваць мір сваёй стваральнай працай”	май	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
19.	Выстава дзіцячых творчых работ ДШМ “Мір на планеце шчаслівы дзеці“	жнівень	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
20.	“Беларусь – краіна адзінства і згоды”	верасень	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”
21.	“Хлеб – сімвал жыцця і міру!”	кастрычнік	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
22.	Фотавыстава “Чалавек слаўны працай”	снежань	Гурко Т.У. – заг.філіялам “Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб”
4. КОНКУРСЫ			
23.	Конкурс на лепшую арганізацыю паботы па патрыятычнаму выхаванню “Я памятаю! Я ганаруся!”	люты-лістапад	Мядзюк А.Л. – дырэктар ДУК “Чашніцкая раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”
5. САЦЫЯКУЛЬТУРНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ			
СТУДЗЕНЬ			
24.	Урок гісторыі “Іх іменны ў гісторыі краю“	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”	
да Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакоста			
25.	Патрыятычны медыяаповяд “Халакост: знішчэнне, вызваленне, выратаванне”	Гурко Т.У. – заг.філіялам “Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб”	

26.	Відэапрагляд “І жахнулася зямля”	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
27.	Гутарка-рэквіём “Халакост: у сэрцы і памяці заўсёды”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
28.	Гадзіна памяці “Памяць пра Халакост – шлях да міру і талерантнасці”	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
29.	Відэапаказ дакументальнага фільма Б.Мафцыра “Захаванне памяці”	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”
30.	Відэанабат “Забыццю не падлягае”	Іванова Н.В. – заг.аддзела абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай раённай бібліятэкі
31.	Вечар памяці “Халакост. Трагедыя народа”	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”
32.	Гадзіна “Незагойныя раны беларускіх мястэчак”	Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла “Красналуцкая сельская бібліятэка”
33.	Вечар памяці “Халакост. Трагедыя народа”	Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла “Чарэйская сельская бібліятэка”
34.	Гадзіна памяці “Халакост: у сэрцы і памяці навечна”	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
35.	Вечар памяці “Помні, не забудзь!”	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”
36.	Відэапрагляд з абмеркаваннем “Памяць пра Халакост”	Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла “Кашчынская сельская бібліятэка”
ЛЮТЫ		
<i>Да Дня воінаў-інтэрнацыяналістаў</i>		
37.	Патрыятычная медыягадзіна “Не абмяркоўваючы Радзімы загад”	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
38.	Гадзіна памяці “Дарогамі вайны ў Афганістане”	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
39.	Гадзіна мужнасці і гісторыі “Гэта забыць немагчыма...”	Іванова Н.В. – заг.аддзела абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай раённай бібліятэкі
40.	Гістарычны хранограф “Трагедыя і доблесць Афганістана”	Гурко Т.У. – заг.філіялам “Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб”
41.	Урок мужнасці “Каб не забыць - трэба ведаць і помніць”	Казлоўская Н.В. – заг.філіялам “Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб”
42.	Сустрэча “Вайна прайшла па гэтым лёсам”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
43.	Гадзіна памяці з праглядам прэзентацыі “Салдат вайны не выбірае”	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”
44.	Прагляд дакументальнай стужкі “Афганістан. Я	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”

	помню”	
45.	Відэапрэзентацыя “Полымя Афганістана”	Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла “Кашчынская сельская бібліятэка”
Да Дня абаронцаў Айчыны і Узброенных Сіл Рэспублікі Беларусь		
Да Дня юнага героя-антыфашыста		
46.	Гульнівая праграма “Радзіму-маці ўмей абараняць”	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
47.	Святочны вечар “Гэты дзень усіх сапраўдных мужчын”	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
48.	Віктарына “Дні мірныя – справы баявыя”	Гурко Т.У. – заг.філіялам “Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб”
49.	Ваенна-патрыятычная гульня “Сапраўдныя мужчыны”	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”
50.	Конкурсна-гульнівая праграма “Я б у армію пайшоў...”	Нізавец Л.М. – бібліятэкар філіяла “Антапольеўская сельская бібліятэка”
51.	Свята “Арміі - віват!”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
52.	Конкурсна-пазнавальная праграма “Ад рыцараў да нашых дзён”	Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла “Чарэйская сельская бібліятэка”
53.	Вечар-напамін з праглядам прэзентацыі “Юныя героі вайны”	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”
54.	Літаратурная кампазіцыя “Яны змагаліся за мір”	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
55.	Урок мужнасці “Мяне называлі арлянем у атрадзе, ворагі звалі арлом”	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
56.	Героіка-патрыятычная гадзіна “Маленькія стойкія мужчыны, дзяўчынкі годныя паэм”	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”
САКАВІК		
57.	Пазнавальная гадзіна “Якая ты цудоўная, Радзіма!”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
58.	Гістарычнае дасье “Генерал, который был самим собой” (да 105-годдзя з дня нараджэння Я. Ф. Іваноўскага)	Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла “Чарэйская сельская бібліятэка”
Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь		
59.	Дзень прававой інфармацыі “Мы ганарымся сваёй краінай”	Іванова Н.В. – заг.аддзела абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай раённай бібліятэкі

60.	Патрыятычная гадзіна “Канстытуцыя. Чалавек. Дзяржава”	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
61.	Гадзіна грамадзянскай адказнасці “Асноўны закон Беларусі”	Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла “Чарэйская сельская бібліятэка”
62.	Гадзіна прававой дапамогі “Кансультацыя натарыуса”	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
63.	Інфармацыйны фарватэр “Канстытуцыя – закон, па якім мы жывём”	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”
Да Дня памяці ахвяр Хатыні		
64.	Відэалекторый “Хатынь: дарогамі вечнай памяці”	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
65.	Гадзіна памяці “Хатыні вогненныя сёстры”	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
66.	Відэапрагляд “Гучаць званы памяці”	Гурко Т.У. – заг.філіялам “Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб”
67.	Гадзіна памяці “Трагедыя спаленых вёсак”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
68.	Відэалекторый “Была на зямлі – вёска Хатынь”	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”
69.	Гадзіна памяці “Боль спаленых вёсак”	Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла “Красналуцкая сельская бібліятэка”
70.	Відэапрэзентацыя “Хатынь”	Казлоўская Н.В. – заг.філіялам “Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб”
71.	Віртуальнае падарожжа “Хатынь – былая вёска”	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”
72.	Вечар памяці “Попел Хатыні”	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”
73.	Фотагісторыя мемарыяла “Рэквіем па Хатыні”	Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла “Чарэйская сельская бібліятэка”
74.	Гісторыка-патрыятычная гадзіна “Званы Хатані”	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
75.	Гадзіна памяці “Заўжды ў памяці народнай”	Піткевіч С.А. – заг.філіялам “Замачская сельская бібліятэка-клуб”
76.	Гадзіна-рэквіем “Хатынь: сімвал вечнай памяці і смутку беларускага народа”	Нізавец Л.М. – бібліятэкар філіяла “Антапольеўская сельская бібліятэка”
КРАСАВІК		
77.	Віртуальнае падарожжа “Ад Мінска да Масквы”	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”
78.	Тэматычны вечар “Сяброўства, выпрабаванае часам”	Іванова Н.В. – заг.аддзела абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай раённай бібліятэкі
Да Міжнароднага дня вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў		
79.	Патрыятычны альманах “Пекла за калючым дротам”	Іванова Н.В. – заг.аддзела абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай раённай бібліятэкі

80.	Відэалекторый “Казематы смерці”	Каласоўская Н.А. - заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
81.	Прагляд дакументальнага фільма “Нельга забыць, нельга зразумець”	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
82.	Гадзіна памяці “Абавязаны памятаць!”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
83.	Урок мужнасці “Не адымайце сонца ў дзяцей”	Казлоўская Н.В. – заг.філіялам “Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб”
84.	Слайд - гутарка “Пра вайну напісана не ўсё”	Гурко Т.У. – заг.філіялам “Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб”
85.	Відэапаказ “Непакорныя”	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”
86.	Гадзіна-рэквіем “Пекла за калючым дротам”	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”
87.	Фотафакт “Забыць нельга...”	Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла “Чарэйская сельская бібліятэка”
88.	Віктарына “Памяці вязняў канцлагероў прысвячаецца...”	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”
89.	Тэматычны вечар “Скрозь гады памяці і лёсы пакаленняў”	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
МАЙ		
<i>Да Дня Працы</i>		
90.	Свята “Мы ў міры, у сяброўстве будзем жыць”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
91.	Вечар з ветэранам працы Янушкевіч І.І. “Наш зямляк – наш гонар”	Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла “Кашчынская сельская бібліятэка”
92.	Літаратурна-музычнае свята “Мір. Праца. Май.”	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
93.	Вечар адпачынку “Ветэранам працы мы рады заўсёды!”	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”
94.	Вусны часопіс “Зямлю ўпрыгожвае сонца, а чалавека - праца”	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”
<i>Да Дня Перамогі</i>		
95.	Дэкада памяці і славы “Мы памяці верныя”	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
96.	Краязнаўчы патрыятычны тыдзень “Гарыць агонь Перамогі”	Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла “Чарэйская сельская бібліятэка”
97.	Тыдзень патрыятычнай кнігі “Чытаем. Памятаем. Шануем”	Іванова Н.В. – заг.аддзела абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай раённай бібліятэкі
98.	Вечар-памяць “Вайна - жахлівей слова няма”	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
99.	Гадзіна памяці “Няхай не будзе вайны”	Казлоўская Н.В. – заг.філіялам “Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб”

100.	Гадзіна памяці “Мы будзем шанаваць ваш подзвіг вечна”	Гурко Т.У. – заг.філіялам “Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб”
101.	Гадзіна мужнасці “Святло вялікай Перамогі”	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”
102.	Гадзіна франтавой паэзіі “Паэзія мая, ты - з акапа”	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
103.	Вечар памяці “Укравленае дзяцінства”	Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла “Красналуцкая сельская бібліятэка”
104.	Бібліятэчны ўрок памяці “Зоркі баявой славы і мужнасці Чашніччыны”	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”
105.	Урок памяці “Цяжкія крокі да Вялікай Перамогі”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
106.	Вечар памяці “Жыве Перамога ў сэрцы кожнага з нас”	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”
Да Дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь		
107.	Літаратурна-музычная кампазіцыя “Душа Беларусі ў сімвалах яе”	Іванова Н.В. – заг.аддзелам абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай раённай бібліятэкі
108.	Урок грамадзянскасці “Тры галоўныя сімвалы маёй страны”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
109.	Гадзіна інфарміравання “Дзяржаўныя сімвалы краіны”	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
110.	Пазнавальная гадзіна “Горда лунае сцяг дзяржаўны”	Казлоўская Н.В. – заг.філіялам “Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб”
111.	Відэаэкскурс “Дзяржаўныя сімвалы – нацыянальны гонар”	Гурко Т.У. – заг.філіялам “Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб”
112.	Відэапрагляд “Сімвалы адзінай велічы і духу дзяржавы”	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”
113.	Гістарычны відэаэкскурс “Галоўныя сімвалы краіны”	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”
114.	Гістарычны відэаэкскурс “Галоўныя сімвалы дзяржавы”	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
115.	Патрыятычная хвіліна “Пра што распавядае Герб”	Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла “Чарэйская сельская бібліятэка”
116.	Пазнавальная гульня “Гісторыя галоўнага дакумента краіны”	Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла “Кашчынская сельская бібліятэка”
ЧЭРВЕНЬ		
117.	Забаўляльная праграма “Мір на планеце - шчаслівыя дзеці”	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”

118.	Святочная праграма “Як добра пад мірным небам жыць”	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”
<i>Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа</i>		
119.	Гісторыка-патрыятычны ўрок “Старонкі мужнасці і славы”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
120.	Тыдзень патрыятычнага выхавання “Успомніць усё. Памятаць кожнага”	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
121.	Вандроўка да помнікаў і абеліскаў “Прыйсці да вечнага агню”	Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла “Красналуцкая сельская бібліятэка”
122.	Урок памяці “Памяць без тэрміну даўнасці”	Казлоўская Н.В. – заг.філіялам “Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб”
123.	Мультымедычная інфармацыйная гадзіна “Няхай памяць у нас живе...”	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
124.	Гутарка ля выставы рэпрадукцый М.Савіцкага “Я выжыў, каб сказаць...”	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”
125.	Гадзіна-рэквіем “Ніхто не забыты, нішто не забыта”	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”
126.	Тэматычны вечар “Пакуль мы памятаем – мы жывём”	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
127.	Відэасеанс “Памяць далёкай вайны”	Іванова Н.В. – заг.аддзела абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай раённай бібліятэкі
ЛІПЕНЬ		
<i>Да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь</i>		
128.	Святочная праграма “Беларусь мая, родны край...”	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”
129.	Пазнавальная гадзіна “Беларусь - мой гонар і слава!”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
130.	Гістарычны круіз “Тут мірны край маіх бацькоў”	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
131.	Патрыятычная гадзіна “Нам лепшай Радзімы не трэба”	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
132.	Гульня-падарожжа “Радзімы нашай няма мілей і прыгажэй”	Гурко Т.У. – заг.філіялам “Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб”
133.	Гульні праграма “Я і мая краіна”	Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла “Красналуцкая сельская бібліятэка”
134.	Літаратурна-музычны вечар “Квітней, мая Беларусь”	Казлоўская Н.В. – заг.філіялам “Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб”
135.	Літаратурна-музычнае свята “Беларусь – гэта мы!”	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
ЖНІВЕНЬ		

136.	Гадзіна краязнаўства “Героі працоўнай славы”	Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла “Красналуцкая сельская бібліятэка”
137.	Краязнаўчы калейдаскоп “Любімы горад” <i>(да дня г.Новалукомль)</i>	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
138.	Краязнаўчая гадзіна “Край наш славыты імёнамі”	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
ВЕРАСЕНЬ		
139.	Пазнавальная гадзіна “У гістарычнай памяці сіла і адзінства беларускага народа” <i>(да Дня ведаў)</i>	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
140.	Літаратурна-патрыятычны вечар “Мару, каб свет быў з вайной незнаёмы” <i>(да Дня міру)</i>	Іванова Н.В. – заг.аддзела абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай раённай бібліятэкі
141.	Відэалекторый “Там, дзе памяць, там сляза”	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
Да Дня народнага адзінства		
142.	Гадзіна памяці “Адзіная Беларусь – магутная Беларусь”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”
143.	Патрыятычная гадзіна “Разам мы – Беларусь”	Гурко Т.У. – заг.філіялам “Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб”
144.	Інфармацыйна-пазнавальная гадзіна “Адзіная Беларусь-адзіная сям’я”	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”
145.	Літаратурна-музычная кампазіцыя “Мы сілай адзінай моцныя”	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
146.	Краязнаўчы дайджэст “Куточак зямлі, што радзімай завём”	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”
147.	Патрыятычная гадзіна “Усе мы розныя, а Радзіма - адна”	Казлоўская Н.В. – заг.філіялам “Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб”
148.	Літаратурная гадзіна “Квітней пад небам сінім, Беларусь!”	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”
149.	Музычна-літаратурная гадзіна “Мір і адзінства – сіла народа”	Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла “Чарэйская сельская бібліятэка”
150.	Святочны прыпынак “Беларусы – адзіны народ”	Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла “Кашчынская сельская бібліятэка”
КАСТРЫЧНІК		
151.	Відэалекторый “2023 - Год міру і стварэння”	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”
ЛІСТАПАД		

152.	Чытанка “Ваенны дзённік” (да 110-годдзя з дня нараджэння В.С.Гарбука)	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”	
153.	Святочная праграма “Для цябе, сельскі працаўнік” (сумесна з Кругліцкім СДК да Дня працаўнікоў сельскай гаспадаркі)	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”	
154.	Літаратурна-гістарычная вечарына “Мінулае намі не забыта” (да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі)	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”	
СНЕЖАНЬ			
155.	Гадзіна памяці “І памятаць страшна і забыцца нельга”	Кір’янава А.А. – заг.філіялам “Дварэцкая сельская бібліятэка-клуб”	
156.	Вечар-аповяд “Вёскі, спаленыя вайной”	Гурко Т.У. – заг.філіялам “Чырвонараніцкая сельская бібліятэка-клуб”	
157.	Вечар памяці “Заўсёды трэба помніць”	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”	
158.	Гадзіна памяці “Генацыд беларускага народа”	Ермаковіч В.В. – бібліятэкар філіяла “Красналукская сельская бібліятэка”	
159.	Вечар смутку і памяці “Абеліск каля Слабадскога поля”	Сілюкова Р.М. – бібліятэкар філіяла “Альшанская сельская бібліятэка”	
160.	Урок-роздум “Без часу даўнасці”	Казінец Г.Т. – заг.філіялам “Новалукомльская дзіцячая бібліятэка”	
161.	Урок мужнасці “Беларусь: трагедыя і праўда памяці”	Казлоўская Н.В. – заг.філіялам “Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб”	
162.	Гадзіна гісторыі “Памяць і боль беларускай зямлі”	Мінчукова В.В. – бібліятэкар філіяла “Іванская сельская бібліятэка”	
163.	Патрыятычная акцыя “Генацыд. Успомніць усё. Памятаць кожнага”	Каласоўская Н.А.- заг.філіялам “Новалукомльская гарадская бібліятэка”	
164.	Відэапрагляд “Людзі з чорнымі душамі”	Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла “Кашчынская сельская бібліятэка”	
165.	Гадзіна памяці “Званы звяняць у памяць тых, хто ведаў слова “генацыд”	Нізавец Л.М. – бібліятэкар філіяла “Антапольеўская сельская бібліятэка”	
6. ІНШАЕ			
№ п/п	Форма, назва мерапрыемства	Тэрміны рэалізацыі	Адказныя выканаўцы
166.	Майстар–клас “Майскія кветкі”	май	Казлоўская Н.В. – заг.філіялам “Вядрэнская сельская бібліятэка-клуб”
167.	Акцыя “Свечка памяці”	чэрвень	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”

168.	Акцыя-заклік “Міру мір!”	верасень	Чупрынская В.Г. – бібліятэкар філіяла “Лукомльская сельская бібліятэка”
169.	Акцыя “Разам за мір”	верасень	Млявая А.А. – бібліятэкар філіяла “Кругліцкая сельская бібліятэка”
170.	Майстар-клас “Голуб – птушка міру”	верасень	Чырвінская Ж.І. – бібліятэкар філіяла “Кашчынская сельская бібліятэка”
171.	Акцыя-зварот “Мір — заваяванне продкаў і мы абавязаныя яго захаваць”	снежань	Казлоўская Т.М. – бібліятэкар філіяла “Чарэйская сельская бібліятэка”